



Што чакае
вышэйшую
школу?

СТАР. 3



«Мясцовае
самакіраванне».

Спецвыпуск

СТАР. 5-12



Мюзікл-рэкардсмен
у беларускім
пракаце

СТАР. 13

ЦЫТАТА ДНЯ



Юрый СЯНЬКО,
старшыня
Дзяржаўнага мытнага
камітэта Рэспублікі
Беларусь:

«Мытныя органы нашай краіны першымі ў рамках Еўразійскага эканамічнага саюза рэалізуюць пілотныя праекты па аўтаматычным выпуску экспарту, імпарту і транзіту. Укараненне названых праектаў дазваляе значна скараціць часавыя і фінансавыя затраты суб'ектаў гаспадарання. Так, па выніках 2016 года 70% партый тавараў у працэдуры мытнага транзіту аформлена беларускімі мытнікамі на працягу не больш як 10 хвілін».

Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ з 18.01.2017 г.

Долар ЗША		1,9506 ▼
Еўра		2,0764 ▲
Рас. руб.		0,0328 ▲
Укр. грыўня		0,0706 ▲

ISSN 1990 - 763X

17011>



91771990763008



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

ЗВЯЗДА

18

СТУДЗЕНЯ 2017 г.

СЕРАДА

№ 11 (28375)

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А



РАСЦЕ ПАМОЧНИК



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА

Васьмігадовы жыхар Давыд-Гарадка Дзяніс ШАСЦЮК пасля завірухі чысціць снег на сваёй вуліцы.

■ Каляднае

КУРЫ ПРЫНЕСЛІ Ў ВІРКАЎ ШЧАСЦЕ

Карэспандэнт «Звязды» наведла ў год Пеўня
самае сімвалічнае для гэтай птушкі свята



Кураняты — чаканыя госці ў любым доме.

Абрад «Куры» — своеасаблівая візітоўка вёскі Віркаў Клічаўскага раёна. У яго свае традыцыі. Ніякіх коз і мядзведзяў, выключна нашчадкі таго самага пеўня, пад знакам якога, згодна з кітайскім календаром, нам жыць цэлы год. Таму і ўдзельнікі абраду — дзятва ад 6 да 14 гадоў. Вясэлай птушынай сямейкай лётаюць яны па дварах, спяваюць віншавальныя песні. Так тут калядавалі спакон веку, а 4 гады таму абрад быў прызнаны нематэрыяльнай гісторыка-культурнай каштоўнасцю Беларусі. Напярэдадні кожнага Старога Новага года маленькая вёска Віркаў зноў жыве ў прадчуванні цуда. Жыхары пякуюць бліны і рыхтуюць розныя прысмакі. Трэба ж не пакрыўдзіць куранят.

СТАР. 13

■ Разумныя грошы

УЛАСНЫ «ПЛАСТЫК» З ХІТРЫКАМІ

З дапамогай лімітаў на плацежнай картцы яе ўладальнікі могуць максімальна гарантаваць бяспеку сваіх грошай

Эксперты банкаўскай сферы адзначаюць, што менавіта ліміты з'яўляюцца адным з найбольш эфектыўных інструментаў барацьбы з карткавым махлярствам. Сёння мы сумесна са спецыялістамі плацежнай сістэмы БЕЛКАРТ паспрабуем папулярна расказаць усё пра сутнасць дадзенай паслугі, карысць, якую прыносяць правільнае кіраванне лімітамі, і пра розныя нюансы, уласцівыя гэтаму інструменту.

Ліміты бываюць розныя

Паняцце «ліміт» паходзіць ад лацінскага слова «limes» і азначае «лімітавая норма, абмежаванне, мяжа, рубеж, дазволена колькасць чаго-небудзь». У дачыненні да банкаўскіх плацежных карткаў ліміт уяўляе сабой тое ці іншае абмежаванне па аперацыях.

Ліміты могуць рабіцца па колькасці і аб'ёме аперацый, а таксама па іх тыпе — напрыклад, можна дазваляць па картцы дзве аперацыі на тыдзень па зняцці наяўных банкнот агульнай сумай да 100 рублёў і 20 (30 ці 40) безнаўных аперацый сумай да тысячы. Такія ліміты будуць актуальнымі для актыўных карыстальнікаў сучасным кашальком.

Можна вызначыць ліміты па аперацыях за мяжой або ў сетцы інтэрнэт, а можна і зусім забараніць такія трансакцыі — з дапамогай усё тых жа абмежаванняў. У некаторых банках ёсць магчымасць рабіць ліміты не толькі па міжнародных аперацыях у цэлым, але і ў рамках асобных краін. Напрыклад, калі вы збіраецеся наведаць Польшчу, можна адкрыць магчымасць правядзення аперацый на тэрыторыі толькі гэтай краіны. А значыць, ні ў Румыніі, ні ў Тайландзе, ні ў Венесуэле ніхто не зможа зняць грошы з вашай карткі ў выпадку, калі інфармацыя па ёй была скрадзена зламыснікамі.

СТАР. 4